

АПОВЕСЦЬ-КАЗКА “СЯРЭБРАНАЯ ТАБАКЕРКА” ЗМІТРАКА БЯДУЛІ ЯК ЖАНРАВЫ ВАРЫЯНТ У ПОШУКУ КУЛЬГУРНАГА КОДУ НАЦЫІ

У артыкуле праз аналіз казкі-аповесці “Сярэбраная табакерка” З. Бядулі раскрываецца пошук празаікам аксіялагічнага коду беларускай нацыі ў драматычны перыяд канца 30-х гг. ХХ ст. Адзначана, што ў творы праз глыбокі алегарычны падтэкст зместу выяўлены магутны маральна-духоўны патэнцыял беларускай нацыі, які ўтрымліваецца найперш на даверы да практичнага вопыту і адказнай жыццёвай пазіцыі чалавека як адзінага гарантага гармоніі свету.

Ключавыя слова: жанр, аповесць, казка, аўтарская пазіцыя, нацыянальна-духоўны код, чалавечы тып, ментальнасць, мараль.

The article based on the analysis of Z. Biadula's fairy tale novel "Silver Snuff Box" opens novelist research of axiological code of Belarusian nation in a dramatic period of the late 30s of the 20th century. In this work, through the deep allegorical subtext content, a strong moral and spiritual potential of the Belarusian nation was found, which is primarily based on the trust in the practical experience and responsible approach as the sole guarantee of the harmony of the world.

Казка – распаўсяоджаны і запатрабаваны жанр як народнай творчасці, так і сучаснай літаратурнай традыцыі. Яна адыгрывае важную ролю ў фарміраванні і функцыянаванні нацыянальнай культуры і мастацтва, у выпрацоўцы маральна-этычных каштоўнасцей і духоўных арыенціраў грамадства на кожным этапе яго гістарычнага развіцця.

Літаратура штораз звяртаецца да стылістыкі і паэтыкі жанру казкі, каб праз матрыцу народных мастацкіх першавобразаў яшчэ раз зверыць універсальны нацыянальна-культурны код у поглядзе на свет, дзеля далейшай карпатлівай духоўнай працы душы народа ў пошуку сэнсу быцця, каб часовыя хуткаўпінныя на першы погляд прайавы і аспекты будзённасці маглі прайвіцца ў вечнасці.

Наш зварот да аналізу арыгінальнага мастацтва твора – казкі-аповесці “Сярэбраная табакерка” Змітрака Бядулі – найперш абумоўлены тым, што тэкст, на нашу думку, дазваляе прадметна звярнуцца да спецыфічнага і трагічнага для жыцця нашага народа гістарычнага перыяду 30-х гг. ХХ ст.

Аповесць-казка “Сярэбраная табакерка” – апошні завершаны празаічны твор З. Бядулі, напісаны ім у 1940 г. Пэўныя часткі пісьменнік змог змясціць яшчэ ў даваенным перыядычным друку. Аднак поўны варыянт убачыў свет толькі ў 1953 г. у № 10 часопіса “Полымя”.

Вядомы знаўца жыцця і творчасці З. Бядулі акадэмік І. Навуменка так кажа пра матывы стварэння і ідэйную скіраванасць казкі: «Думаецца, у аповесці ў завуаліраванай форме адлюстраўваны сталінскі дэспатызм, жорсткія бесчалавечныя рэпрэсіі 1937 – 1938 гг. З. Бядуля ўмее ў вобразах, здавалася б далёкіх ад сучаснасці, паказаць сучаснасць. Гэта мы бачылі ў аповесці “Салавей”, тое самае і ў “Сярэбранай табакерцы”: за зайцам, пераможцам смерці, можна без асаблівага намагання ўбачыць забіты, затурканы народ, над якім стаіць папа Кій X, яго намеснік Баніфацый, кароль уяўнай краіны Пінг-Понг і іншыя ліхвяры-захрыбетнікі. Сёй-той мог сябе пазнаць» [1, с. 130].

Такая трактоўка ідэйна-мэтавай скіраванасці казкі-аповесці на першы погляд бачыцца безда-корней, але яна, як нам падаецца, нясе на сабе адбітак сучасных, у нечым дагматычных поглядаў на жыццё тагачаснага грамадства і не да канца ўлічвае яго гістарычную логіку развіцця і мастацкую зададзенасць пісьменніцкіх практык.

Што маецца на ўвазе? Аўтар гэтага артыкула лічыць, што 1930-я гады былі адметным і шмату чым заканамерным этапам у фазавым развіцці рэвалюцыйнай эпохі на прасторах былой Расійскай імперыі, якая распачалася яшчэ на пачатку ХХ ст. і працягвалася ў межах ужо Савецкай дзяржавы. Другая палова 1930-х гг. – так званы тэрмідарыянскі перыяд рэвалюцыйнай эпохі. Стыхійная энергія прапрыву народных мас у “царства свабоды і волі”, цесна знітаваная з рэвалюцыйным аптымізмам і радыкалізмам, запатрабавала ва ўсёй паўнаце і выразнасці знайсці неадкладныя духоўна-псіхалагічныя і мастацка-стылістычныя формы каналізацыі і сублімацыі пераўтваральнай народнай стыхіі. Мы думаем, гісторыю, культуру і літаратуру 1920 – 1950-х гг. немагчыма адэксватна зразумець і фундаментальна даследаваць без паглыблення ў сацыяльна-палітычную ситуацыю, у якой апынулася грамадства таго часу, без замеру і аналізу псіхалогіі і настрою людзей, што ўплывалі на гістарычны ход падзеі і развіццё самога мастацтва.

Вызначальны сацыяльна-грамадскай праявай еўрапейскага жыцця першай паловы ХХ ст. стала тое, што на авансцэну гістарычнай рэальнасці і на ролю галоўнага выкананіцы містэрый зямнога жыцця выступіла чалавечая маса і яе вызначальная адзінка і паставіла – мілітарызаваны тып чалавека.

Так, вядомы рускі філосаф М. Бярдзяеў, будучы ўважлівым назіральнікам і скрупулёзным аналітыкам гістарычных працэсаў першай паловы ХХ ст., зазначаў той факт, што Першая светная вайна, рэвалюцыі сферміравалі такую агрэсіўную і негатыўную псіхалогію еўрапейскага

чалавека, якая потым выяўіць сябе ва ўсіх без выключэння таталітарных рэжымах. Ён пісаў: “Ужо вайна выпрацавала новы душэўны тып, тып, схільны пераносіць ваенныя метады па ўладкаванні жыцця, падрыхтаваны практикаваць несупынны гвалт, які паважае толькі ўладу і падпрадкоўваеца толькі моцы сілы” [2, с. 145].

У тых складаных умовах духоўны чалавек як асоба страчаў сябе, развейваў Боскую сутнасць у розных ананімных групах і калектывах, паніжаючы гуманістычны патэнцыял пад уплывам наступу і гвалту агрэсіўнай масы, і таму не знаходзіў у сабе моцы, каб выпрацаваць маральнае апірышча, такое неабходнае для яго, каб адэватна ўспрыняць і даць рэальнью ацэнку таму, што тварылася навокал, па шкале сапраўдных маральных крытэрыяў.

Таму, напэўна, трэба адмовіцца ад раней замацаванай у нашым літаратуразнаўстве стэрэатыпнай думкі, што народная маса была выключна ахвярай і аб'ектам маніпуляцыі з боку дзяржавы, партыі і асабіста Сталіна. Так, віна іх несумненная. Аднак асаблівасць утапічнага, ілюзорнага светаўспрымання того часу хаваеца не толькі ў злой волі яе апантаных праваднікоў, а не ў меншай ступені ў неўсвядомленых устаноўках і спадзяваннях, якія дамінавалі ў масавай свядомасці. У нечым трэба пагадзіцца з тым, што аптымістычна-агрэсіўныя фантазіі і мары масы дыктавалі ўмовы паводзін як для ўлады, так і для свету мастацтва. На такую асаблівасць праявы псіхалогіі натоўпу звярнуў увагу ў знакамітым творы “Легенда аб Вялікім інквізітары” Ф. Даастаеўскі. Ён вуснамі героя па-прапоцку заяўляў: “Ледзь толькі чалавек адмовіцца ад цуду, то адразу ж адрачецца і ад Бога, бо чалавек шукае не столькі Бога, колькі цуду” [3, с. 320].

Мы лічым, з такіх сацыяльна-палітычных і эстэтыка-мастацкіх метадалагічных установак і крытэрыяў і трэба зыходзіць, разглядаючы ідэю, змест, праблематыку і вобразнасць казкі-аповесці “Сярэбраная табакерка”.

Грамадска-палітычная атмасфера канца 20 – пачатку 30-х гадоў ХХ ст. перапыняе шырокое развіццё пасля рэвалюцыі 1917 г. такіх культурна-мастацкіх напрамакаў і метадаў, як авангард, канструктыўізм, рамантызм, стымулуючы ўжо ярка выражаную тэндэнцыю і скіраванасць культуры да больш народна-фальклорных жанравых форм, як лубок, камедыя, меладрама, казка, што не імкнулася да раскрыцця сапраўдных рэалій рэчаіннасці, а наадварот, кіруючыся пазіцыяй канфармізму, стваралі ўтапічныя карціны жыцця, дзе свет падаваўся ў зачараваным, цудадзейным водсвеце.

Менавіта казансць як жанравая структура і форма – шмат у чым спрыяльны метадалагічны прыём для прарыву ў грамадскую свядомасць больш ранніх, архаічных і глыбінных узроўняў

мыслення чалавека і народа. Яна мае важкія эстэтычныя здольнасці і мастацка-стылістычныя сродкі, а таксама багата распрацаваную сістэму духоўна-маральных імператываў, каб разгледзець і паказаць разнастайныя тэндэнцыі ў жыцці грамадства ў складаны пераходны перыяд яго развіцця, калі ішлі неадназначныя працэсы перабудовы сацыяльна-палітычнага ладу ў 30-я гг. ХХ ст. Калі ў сітуацыі “рэгресу” апынулася цэлая сацыяльная сістэма, многія прадстаўнікі яе былі ўпэўнены ў адваротным, яны былі перакананы ў тым, што ў рэальнасці адбываюцца выключна прагрэсіўныя працэсы.

У пошуках спазнання тагачаснай рэальнасці і мастацтва, напэўна, трэба зыходзіць найперш з аналізу ўзаемаадносін улады і народнай масы. Мастацтва тады служыла ўладзе, бо іншая яго форма жорстка прыцікалася, і павінна было ствараць навязаны працэс рэгламентаваную ідэалагічную сістэму таталітарнай улады ідэалізаваны вобраз самой улады, а таксама ўтапічную карціну свету. Многія мастакі слова пад жорсткім ціскам палітычнага і ідэалагічнага дыктату не толькі ўкаранялі такую светапоглядную карціну свету, але і рабілі яе адзіна правільны і безальтернатыўны.

Гэтаму садзейнічалі як дзяржаўныя ўстаноўкі з арыентацыяй не на асобу, а на масу, так і сацыяльна-псіхалагічныя асаблівасці самой масы, якая звязала сацыялізм з нечым нерэальным, цудадзейным, казачным. З літаратуры і культуры пачалі выкарочоўваць усё, што тычылася індывідуальнага, асабістага, інтymнага, што ўваходзіла б у псіхалагічны працэс засваення жыццём індывідуальнага і духоўнага стану чалавека і ўсіхваліла ўсё, што навязвала і дэкламавала калектыўную псіхалогію масы.

Спэцыфічныя магчымасці казкі як мастацкай формы з раздвоеным функцыянаваннем у сферах рэальнага і ідэальнага, сапраўднага і выдуманага, ілюзорнага і будзённага, як ніякі іншы жанр прозы, даючы мастаку пэўную свободу хоць у схаванай форме выказаць ці пункцірна абазначыць драматычныя рэаліі жыцця.

Думаецца, З. Бядуля ў нейкай ступені меў гэта на ўвазе, але рабіць яго адкрытым ці прыхаваным барацьбітом і выкryivalnікам таталітарнай сістэмы, на нашу думку, няслушна. Твор выкананы па лякалах і канонах тагачаснай ідэйна-мастацкай рэгламентацыі і згодна з метадалагічнымі ўстаноўкамі часу.

Паводле сюжэта твора, галоўны герой – лігендарны заяц Дзіда-дзед – змог пры нечаканым і фантастычным збегу абставін заперці ў сярэбраную табакерку саму Смерць. Такі сюжэт пра паланенне Смерці вядомы ў народнай і літаратурнай казцы. Сімптоматычна, што ў часопісе “Полымя рэвалюцыі” (1940, № 11), напрыклад, выйшла казка-апавяданне “Салдат, вучоны, сле-

сар і смерць” Р. Мурашкі, якая тэматычна і юдэй-на перагукваецца з аповесцю З. Бядулі.

У Р. Мурашкі Смерць таксама становіцца палонніцай, як у казцы Х. К. Андерсена, салдацкай табакеркі, але канчаткова перамае яе слесар, які моцна закоўвае Смерць у кайданы і нават прыбівае яе для надзейнасці вялізнымі цвікамі. Ідэя казкі празрыстая, галоўны герой часу рэвалюцыйных пераўтварэнняў – пралетарый, самы абыядолены і эксплуатаваны клас грамадства.

Па аналогіі з казкай Р. Мурашкі ў “Сярэбранай табакерцы” пераможца Смерці – зайц, самы баязлівы і пакрыўджаны звярок беларускіх лясоў. Чым не пралетарый, якому ўжо няма чаго страчваць і які жыве ў вечным страху? “Дык вось у цёплы восеньскі дзянёк Дзіда-дзед ішоў сабе па бярэзняку – асцярожненка, азіраючыся направа і налева. Чуе хруст сучка – насцярожваеца. Шыника валіца з дрэва – вуши вострыцы. Варона ўзляціць – азірнецца. А можа **вораг** спудзіў птушку?” [1, с. 277].

Агульны навакольны настрой варожасці і страху панаваў у лесе для зайца Дзіда-дзеда і іншых істот, пакуль Дзіда-дзед дзякуючы нечаканай безразважлівай смеласці не заманіў у сярэбраную табакерку галоўную распарадчыцу жыцця на зямлі – саму Смерць. З гэтага моманту ўжо Дзіда-дзед становіцца галоўным выразнікам стратэгіі жыцця.

Менавіта ад яго стаўлення да найважнейшых быццёва-філасофскіх і духоўна-маральных законаў і імператываў існавання на зямлі і павінна радыкальна змяніцца да лепшага жыццё жыхароў планеты. Адказы на кардынальныя антагонічныя пытанні існавання чалавека: жыцця і смерці, спагады і жорсткасці, добра і ліха, прауды і хлусні, ісціны і падману, страху і даверу, справядлівасці і беззаконня, таленту і фальшу, – і імкнення даць галоўны герой аповесці-казкі З. Бядулі. А кіруеца ў дзеяннях і развагах Дзіда-дзед логікай марксісцкай філасофіі.

Цікавая сюжэтна-вобразная канва твора. Так, у апошняй навеле-прыгчы “Малайчына, Люсенька” дзяячынка-сірага, якую ўзяў пад апеку Дзіда-дзед, падчас бойкі з рыцарамі Смерці, і ў прыватнасці з жорсткім кардыналам Баніфацыем, непрыкметна выцягнула з кішэні цара скамарохаў некалькі парашкоў на сон і, падскочыўшы да кардынала, усунула яму парашок у нос ды сказала: “*Спі дзесяць год. Даўганосы зараз жа паваліўся і заснуш*” [1, с. 381]. Такі загад Люсенькі кардыналу, аднаму з галоўных прадстаўнікоў варожых сілаў, нагадвае вядомае палітычна-эканамічнае выказванне Сталіна, што СССР адстаў ад імперыялістычных краін на пяцьдзесят гадоў і што калі савецкі народ за дзесяць гадоў не зможа праўсіці гэты шлях, то ён будзе пераможаны імперыялістамі.

Вельмі сімвалічным падаецца і тое, што дружанская герой аповесці шавец Юрка Дратва, па-

ляёнічы Саўка і іх дзеці, а таксама паэт, Люсенька становіцца скамарохамі, каб несці ѹдэй Дзіда-дзеда ў быццам сонны народ, каб абудзіць яго ад пакорлівага і гаротнага стану існавання. Вось гэтае скамароства і ёсць выразная псіхалагічная рыса тэатральнасці жыцця 30-х гг. XX ст., калі ўсе трагічныя моманты праяў таталітарнасці выводзіліся на агульнае ўхваленне і ўлюлюканне на тоўшчу. Такую думку ілюструе ў алегарычнай форме навела-прыгчы “Пан і ксёндз”:

«*Тады цар скамарохаў загадаў фурману, які сядзеў на козлах:*

– *А ну, усып ім гарачых, тады яны набяруцца сілы!*

– *Я гэта, “божанька”, з прыемнасцю зраблю! – абрадаваўся фурман і пачаў бізуном грэць пана і ксяндза. Яны пусціліся галопам і ажна заіжалі, як жарабцы.*

– *Калі яны сем разоў аб’ездзяць навокал поля, няхай зноў вернуцца сюды! – закамандаваў цар скамарохаў...*

– *Пан і ксёндз спрытна скакалі ў аглоблях, аж пыл і дым курыў, а “бог” і “ангелы” (маюцца на ўзве скамарохі. – I. Ш.) рагаталі, як жарабцы.*

Ажна водгаслакі покатам каціліся з бярэзняку і з чыстага поля» [1, с. 377].

Скамарохі як новыя “багі” і “анёлы” свету на паверку аказаліся не вельмі дасціпнымі людзьмі ў выбары метадаў пераканання. І таму пісьменнік ужывае ў дачыненні да іх стылістычна зніжанае метафарычнае парапінанне “*рагаталі як жарабцы*”.

Філасофія і метады наладжвання новага жыцця на зямлі, “без смерці”, якія праводзяцца ў дзеянні скамарохі, не могуць не палохаць аўтара твора, таму Змітрок Бядуля ў выніку і дазваляе герою выпусціць Смерць з табакеркі, аддаючы жыццё на волю спрадвечным законам прыроды і чалавечнасці.

Вобраз-сімвал сярэбранай табакеркі дае нам зразумець, што сапраўдную праўду пра жыццё, пра людзей і пра самога сябе чалавек павінен вынесці праз асабісты вопыт духоўнай унутранай працы, “*срэбра жыцця*” знаходзіцца ў “*табакерцы-души*” самога чалавека, а не ў якой-небудзь іншай інстанцыі.

Спіс літаратуры

1. **Бядуля З.** Збор твораў : у 5 т. / З. Бядуля. – Мінск : Маст. літ., 1989. – Т. 5 : Язэп Крушынскі : раман, кн. 2 ; Сярэбраная табакерка : казка ; Публіцыстычныя артыкулы. – 520 с.

2. **Бердяев, Н.** О назначении человека / Н. Бердяев. – М. : Республіка, 1993. – 383 с.

3. **Достоевский, Ф.** Собрание сочинений : в 10 т. / Ф. Достоевский. – М., 1958. – Т. 9. – 542 с.

4. **Мурашка, Р.** Салдат, вучоны, слесар і смерць / Р. Мурашка // Польмія рэвалюцыйнай. – 1940. – № 11. – С. 76 – 81.

5. **Навуменка, І. Я.** Змітрок Бядуля / І. Я. Навуменка. – Мінск : Навука і тэхніка, 1995. – 144 с.

Ігар ШАЛАДОНАЎ,
кандыдат філалагічных навук.